

Святлова, Н. Кіраваць узорна / Наталля Святлова // Літаратура і мастацтва. – 2018. – 30 лістапада. – С. 11.

У школе дырэктараў, якую арганізавала Брэсцкая абласная бібліятэка, прыняла ўдзел загадчык аддзела камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду Кобрынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі Т. Аляшкевіч.

□

Бібліятэчны сшытак

Кіраваць узорна

□

Поспех прыходзіць да тых, хто прадбачыць, куды ўкласці сілы. Бібліятэчная справа няспынна абнаўляецца, кніжніцы аператыўна рэагуюць на змены. І каму, як не кіраўнікам, брацца за ініцыятыву. Матывацыя да развіцця ўстановы і супрацоўнікаў — на плячах кіраўніка. У многім менавіта яны фарміруюць бібліятэчную палітыку праз адэкватную ацэнку зменлівай рэальнасці. Школу дырэктараў зладзілі на базе Брэсцкай

абласной бібліятэкі імя М. Горкага і Цэнтральнай гарадской бібліятэкі імя А. С. Пушкіна.

Калег-аднадумцаў з Брэсцкай вобласці аб'яднаў новы погляд на сучасную бібліятэку: непарыўная адукацыя, удасканаленне бібліятэчнага абслугоўвання. Бібліятэка анлайн і афлайн... Прыярытэтныя кірункі вызначыла Ларыса Верамчук, намеснік дырэктара па сацыякультурнай і інфармацыйнай дзейнасці Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага. У фокусе — перспектывы электронных інфармацыйных рэсурсаў. Сёння інфармацыя выкарыстоўваецца комплексна, разам некалькі каналаў — гэта адна з пераваг электронных рэсурсаў. Вялікая колькасць інфармацыі, яе даступнасць у сетцы інтэрнэт спараджае мазаічнасць мыслення, калі імкненне кампіляваць факты выцясняе жаданне даследчай работы. Развіццё тэхналогій доступу да інфармацыі не павысіла культуру ка-рыстальнікаў, таму навыкі эфектыўнай работы, калі патрэбна праверыць дакладнасць, - за бібліятэкарам. Такім чынам, ён сёння аналітык, здольны да сістэматызацыі.

Вэб-сайт — компас кніжніцы. Але адно стварэнне сайта не стане гарантыяй яго шырокай папулярнасці — трэба пра-соўванне. Пра магчымасці і рэальнасць паразважаў галоўны бібліятэкар аддзела аўтаматызацыі бібліятэчных працэсаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага Аляксандр Кухацкаволец. Ён прааналізаваў стан вэб-сайтаў бібліятэк вобласці і пазначыў шляхі развіцця для якаснага абслугоўвання аддаленых карыстальнікаў.

Па прадукцыйным шляху развіцця ідзе Навуковая бібліятэка БНТУ. Госць са сталіцы — Вольга Воўк, галоўны бібліятэкар аддзела маркетынгу і праектнай дзейнасці Навуковай бібліятэкі БНТУ, правяла майстар-клас «Кіраванне праектамі ў бібліятэцы», а таксама падзялілася досведам каворкінгу ва ўстанове, дзе яна працуе.

Грунтоўны інфармацыны рэсурс, што стаў плёнам намаганняў бібліятэк рэспублікі, — Зводны электронны каталог (ЗЭК). Вялікую ролю адыгрываюць і рэгіянальныя ЗЭК.

Юлія Цандо, загадчык аддзела арганізацыі каталогаў Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, і **Таццяна Аляшкевіч, загадчык аддзела камплектавання, апрацоўкі і арганізацыі адзінага фонду Кобрынскай цэнтральнай раённай бібліятэкі**, прааналізавалі карпаратыўнае ўзаемадзеянне кніжніц Брэсцкай вобласці. Партнёрства бібліятэк дае новыя магчымасці доступу карыстальнікам да інфармацыйных рэсурсаў. У цэнтры ўвагі спецыялістаў — і новыя тэхналогіі і інструменты ў камплектаванні і апрацоўцы бібліятэчных фондаў.

— Школу дырэктараў праводзім упершыню. Да гэтага былі іншыя формы работы — круглыя сталы, семінары, дзе пераважала тэарэтычная частка. А Школа дырэктараў прадугледжвае больш практыкі, што можна ўкараняць потым у рабоце. Гэта пацвердзіў майстар-клас ад Вольгі Воўк. Такім чынам, Школа дырэктараў — выдатная пляцоўка для практычнага абмену вопытам, — лічыць Людміла Кароль, намеснік дырэктара па бібліятэчнай рабоце Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага, куратар праекта.

Школу дырэктараў плануюць ладзіць і надалей. Так, у наступным годзе пройдзе выязная школа на **базе Кобрынскай бібліятэкі**, і абавязкова з майстар-класамі. Кніжніцы даказваюць сваю неабходнасць, выкарыстоўваючы такія прафесійныя сустрэчы. Ці не гэта працуе на пазітыўны імідж?

Наталля СВЯТЛОВА